

ЗАЦВЕРДЖАНА

Загад дзяржаўнай
установы адукацыі
“Гімназія г. Дзяржынска”
13.02.23 № 82

ПЛАН арганізацыі гімназічнай суботы 18 лютага 2023 года

Мерыпрыемствы	Час правядзення	Адказныя	Месца правядзення
Фізкультурна-аздраўленчая дзейнасць			
Конкурс “Пабі свой рэкорд”, 7-я кл.	10.00-11.30	Басалай У.І.	Спартыўная зала
Фігурнае катанне на роліках, 5-я -7-я кл.	11.30-13.00	Басалай У.І.	Спартыўная зала
Майстар-клас па гульні ў бадмінтон, 7-я кл.	13.00-15.00	Басалай У.І.	Спартыўная зала
Спартыўныя гульні для ўсіх жадаючых	15.00-17.00	Басалай У.І.	Спартыўная зала
Спартыўнае вандраванне па станцыях «Самы дакладны», 3-я класы	11.00-12.00	Растаргуева А.А.	Малая спартыўная зала
Інтэлектуальная дзейнасць			
Выставы: “Здароўе. Маладосць. Поспех”, “Сябруем з законам”. “Дарыць заўсёды прыемна” – агляд кніг, падараных чытачамі да Міжнароднага дня дарэння кніг. Кніга тыдня: “М. Савіцкі. Жывапіс.” да 100-годдзя мастака. “На планеце дабрыні” – гутарка за круглым сталом, чытанне добрых кніг, прагляд фільма да Дня спантаннага праяўлення дабрыні.	На працягу дня	Буяноўская Л.С.	Бібліятэка
Факультатыўныя заняткі па матэматыцы, фізіцы, англійскай мове	8.00-12.00	Нам. дырэктара Захарава Л.І.	Каб. 36, 38, 2П
Падрыхтоўчыя заняткі для будучых першакласнікаў	10.00-12.00	Нам. дырэктара	Каб. 4 Каб. 10

		Вялічка Г.У.	
Рэпетыцыйнае тэсціраванне для вучняў 10-11 класаў для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі раёна	10.00-14.00	Нам. дырэктара Мігура Г.Я.	Каб. 28
Дзейнасць гімназічных клубаў			
Клуб “X-Stream”, мерапрыемства “Workshop “The Music of Poetry”, 10-я кл.	9.30	Доўнар С.У. Паплаўская Г.А.	Каб. 2П
Клуб “Інфа”, мерапрыемства “Пдарожжа на планету “Компі”, 6-я кл.	12.00	Трацэўская Л.Б.	Каб. 31
Мерапрыемствы па прафарыентацыі			
Заняткі міжшкольнага педагагічнага класа, 3 “А”, 3 “Ж”, 3 “М” кл.	Згодна з раскладам	Паўлоўская Н.І.	У адпав. з раскладам
Прафарыентацыйнае мерапрыемства “Progirls, Proboys”? 9-я кл.	10.00	Уколава І.Т., Трацэўская Л.Б.	Каб. 34
Прафарыентацыйнае мерапрыемства ў рамках праекта ProProfession “Свет творчых прафесій”, 10я кл.	10.30	Паплаўская Г.А. Доўнар С.У.	2П
Мерапрыемствы ў класных калектывах			
Віктарына “Ёсць такая прафесія – Радзіму абараняць», 3-я кл.	10.00	Калечыц І.П. Анікевіч С.М. Шыбка Т.А.	Каб. П7
Аб’яднанні па інтарэсах			
“Чайна клуб”	8.00-10.00	Краўчэня А.К.	Каб. 26
“Вандраванне па краіне здоровага харчавання”	10.00-11.25	Солаш В.А.	Каб. 15П
“Цуды з бумагі”	9.00-10.25	Ходар В.А.	Каб. 14П
“Любіцелі прыроды”	10.30-11.55	Гойшык В.У.	Каб. 4
“Рукатворушка”	9.00-10.00	Смольская С.В.	Майстэрня
“Робататэхніка”	10.00-11.00	Кузаўкова А.М.	Каб. 31
“Патрыёты”	10.00-1.00	Сяргееў Д.А.	Каб. 40
“Тэатр моды – Шарм”	10.00-12.00	Смольская С.В.	Майстэрня
“Робататэхніка”	9.00-13.00	Пашкевіч Т.Ю.	Каб.23а
“Матор”	13.00-15.35	Пучыла І.І.	Майстэрня

“Ваенная гісторыя Беларусі”	12.30-14.00	Паршын П.Д.	Каб. 44
Праца з бацькамі (законнымі прадстаўнікамі)			
Бацькоўскі ўніверсітэт “Ваша дзіця вырасла”	11.00	Паршын П.Д.	Каб. 44
Музычна-эстэтычная дзейнасць			
Факультатыўныя заняткі музычнай накіраванасці	Згодна з раскладам	Настаўнікі музыкі, рытмікі	Актавая зала, каб.12п
Дзейнасць СППС			
Факультатыўны занятак “Будучыня пачынаецца сёння”	10.00	Педагог сацыяльны Фурса І.В.	Каб. 42
Факультатыўныя заняткі “Мы самі”	10.00-11.00	Война Г.М.	Каб. 34
Гадзіна зносін “У пошуках будучай прафесіі”. 7 кл.	11.20	Фурса І.В.	Каб. 42
Узаемадзеянне з соц്യумам			
Удзел у раённым патрыятычным фестывалі “У кожнага часу свае героі”	10.00	Сяргееў Д.А. Бурцава С.У.	ДУА “Негарэльск ая сярэдняя школа № 1”
Дзейнасць дзіцячых і грамадскіх аб’яднанняў			
Падрыхтоўка да абласнога этапу рэспубліканскай квэст-гульні “Па слядах Перамогі”	11.00	Дубоўская В.А.	Каб. 41

Намеснік дырэктара
па вучэбна-выхаваўчай рабоце

І.І.Асадчая

